

Прынцыпы	Тыя, хто выконвае абавязкі	Адказнасць
<i>Удасканаленне навучальных праграм на падставе рэальных кейсаў кампаній пры падтрымцы Міністэрства адукацыі</i>	Міністэрства	<ul style="list-style-type: none"> • Узнагароджанне ВНУ, якія прапануюць праграмы навучання на працоўным месцы. Падтрымка стварэння факультэтаў і іх аддзелаў • Планаванне заліковых гадзін па новым прадмеце ў адпаведнасці з кейсамі кампаній
	ВНУ	<ul style="list-style-type: none"> • Прыняцце і ўкараненне новых правілаў ва ўніверсітэце • Супрацоўніцтва з кампаніямі (праз цэнтры кар'еры)
	Кампанія	<ul style="list-style-type: none"> • Давядзенне сваіх патрабаванняў да ведама ВНУ для дасягнення мэтавых паказчыкаў рынку працы.
<i>Падключэнне кампаній і ВНУ для падрыхтоўкі да WBL</i>	Кампанія	<ul style="list-style-type: none"> • Прапанова змяненняў у навучальным плане для задавальнення патрэбаў рынку працы • Прасоўванне стажыровак і працоўных месцаў і дакладнае ўказанне іх патрабаванняў
	ВНУ	<ul style="list-style-type: none"> • Прыняцце рэкамендацый кампаній і ўключэнне іх у вучэбную праграму • Арганізацыя мерапрыемстваў, звязаных з кар'ерай
<i>Усталяванне рэгулярнай сувязі паміж ВНУ і нацыянальнымі дырэктывымі органамі</i>	Міністэрства	<ul style="list-style-type: none"> • Супрацоўніцтва з універсітэтамі для збору дадзеных аб працаўладкаваных студэнтах • Арганізацыя мерапрыемстваў, звязаных з кар'ерай (семінары, кірмашы вакансій і г. д.)
	ВНУ	<ul style="list-style-type: none"> • Рэгулярнае супрацоўніцтва з Міністэрствам для атрымання інфармацыі ў адпаведнасці з новымі зменамі на рынку працы • Абмен інфармацыяй аб занятых і беспрацоўных студэнтаў (у тым ліку прычыны беспрацоўя)
<i>Сумеснае стварэнне адукацыйных праграм, якія адказваюць патрэбам кампаній</i>	Супрацоўнікі ўніверсітэта	<ul style="list-style-type: none"> • Інфармаванне выкладчыкаў і студэнтаў аб новых праграмах, і як яны адпавядаюць патрэбам рынку
	Цэнтр кар'еры	<ul style="list-style-type: none"> • Падрыхтоўка апытання для кампаній і студэнтаў, аналіз яго вынікаў і дадзенне іх да ведама супрацоўнікаў універсітэта
	Студэнт	<ul style="list-style-type: none"> • Удзел у апытанні

	Кампанія	<ul style="list-style-type: none"> • Удзел у апытанні
Збор дадзеных аб прапанаваных вакансіях і паспяховым прыёме на працу	Цэнтры кар'еры	<ul style="list-style-type: none"> • Збор дадзеных аб працаўладкаванні выпускнікоў і перадача іх адміністрацыі ўніверсітэта
	Вышэйшае кіраўніцтва ўніверсітэта	<ul style="list-style-type: none"> • Аналіз дадзеных, прадастаўленых цэнтрам кар'еры, і падрыхтоўка планаў па аказанні дапамогі будучым выпускнікам з мэтай скарачэння беспрацоўя сярод выпускнікоў
	Міністэрства	<ul style="list-style-type: none"> • Збор статыстычных дадзеных пра беспрацоўе, аналіз яе прычын і праца з паказчыкамі паспяховасці праграм навучання на працоўным месцы.

